



Небяспечная нумізматыка

...Прыехаў я аднойчы ў сталіцу — сесію здаваць, пасяліўся ў знаёмай бабулькі. І вось сядзім мы неяк, гарбату з пячэннем п’ём... Захацелася пра нешта паразмаўляць. Мне найбліжэй была тэма нумізматыкі.

Бабульку яна не дужа цікавіла, але ж варта было назваць кошты на асобныя з манет (у залежнасці ад года выпуску), як вочы яе загарэліся, а шчокі яўна паружавелі. Не даслухаўшы сказ, гаспадынька падалася ў спальню, нечым пашамацела і вярнулася ў пакой са старым, папяровым пакетам. «Дзесяць па п’яч кап.», — прачытаў я на ім.

— Гэта мой муж-нябожчык прынёс, калі ў банку працаваў, — прамовіла жанчына.

Пачырванеўшы яшчэ больш, яна стала адкрываць пакунак з надзеяй, відаць, на хуткі прыбытак. Аднак чым бліжэй былі тыя манеты, тым больш... ненатуральнай чырвань — у яе на твары, на руках, цыраце.

— Апчі! — гучна выдала бабуля.

Перад ёй ляжалі не манеты, а нейкія жэтончыкі-галышы ў банкаўскай нязмыўнай фарбе. Фарба была і на ёй самой. Спрацавала, трэба разумець, так званая банкаўская пастка — супраць злчынцаў.

Спрабуючы «зняць» яе (змыць пад кранам), бабулька запэц-кала мыйку, нейкі посуд, любімыя ручнік...

Мне ўсяго было шкада, а найболей — бабулю. Так што тэму нумізматыкі мы з ёй больш не падымалі.

А фарба, між іншым, з рук і твару сышла. Тыдні праз два.

Максім Шастакоў,

г. Гомель.

Нічога святога. Толькі... бізнес?

Гэту гісторыю гадоў з восем таму расказваў мой сват. Ба-жыўся, што праўда.

Хлопец адзін (назавём яго Мар’янам) пасля службы ў Пскоў-скай дэсантань дывізіі задумаўся, куды б уладкавацца на працу. Складанасць была ў тым, што сціплыя заробкі ў вёсцы яго, вядо-ма ж, не цікавілі, а па вялікія ў вялікі горад не пускалі бацькі: ім самім ужо цяжка было правіць гаспадарку. Таму хлопец падаўся ў свой райцэнтр, уладкаваўся там у міліцыю і, як здавалася, не прагадаў, бо, прыстаўлены дзяжурыць у банку, ён прыгледзеў там прыгожанькую касірку ды ў хуткім часе прыбіўся да яе ў прымы, у вялікі прыватны дом з ладным кавалкам зямлі.

І «ў шакаладзе» жыў бы, калі б жонка яго не лічыла на працы грошы — досыць вялікія і, на жаль, не свае, калі б не даводзіла мужу (асабліва як дзеці пайшлі), што яго больш талковыя калегі ўжо на машыны сабе зарабілі, а ён, як той дурань, на акладзе голым сядзіць...

Марыку і самому гэта не падабалася, але што ты будзеш рабіць?

«План дзеянняў» выспеў выпадкова. Цешча неяк прабалба-талася, што да іх у бальніцу (яна там кастэлянкай працавала) паступіла дачка галоўнага міліцэйскага начальніка. І ледзьве жывая, бедная, бо, дурніца, дагаладалася да таго, што зараз ледзь не праз трубочку будучь карміць.

«А ёй жа можна дапамагчы, — скеміў тады Марык. — І тым самым дагадзіць — і начальству, і сабе». На матацыкле ён крут-нуўся да бацькі на пасеку і прывёз адтуль найлепшага мёду.

Не ўяўляў, як яго аддаць...

І сапраўды — цяжкавата прыйшлося, бо падпалкоўнік у бок сяржанта з нейкім клункам і глядзець не хацеў.

Але ж Марык не маўчаў: казаў, што гэты мёд — дапамога, што дачка напавііцца. І палкоўнік, як ні касавурыўся, а слоік узяў: чаго не зробіш для свайго дзіцяці.

Што там дапамагло, невядома, але дачка яго акрыяла, на-ват — як цешча данесла — паправілася на шэсць кілаграмаў! А Марык пасля гэтага стаў працаваць у ДАІ, інспектарам. Цяпер на службовай машыне і вольнай птушкай ён гоісаў па райцэнтры і штрафаваў усіх і за ўсё...

З часам, праўда, паспакайнеў — на нейкія правіны стаў вочы заплюшчваць (не за так, вядома ж). І раздабрэў — «вырас» і ўшыркі, і ў бакі... Калегі сталі зваць яго «пузам», аўтамабілісты — «трыбухом», а цешча — выключна — «Адамавіч», бо здабыт-чык жа: унукаў за грошы вучыць, жыллё ім у Мінску прыдбаў...

Адно толькі азмрочвала жыццё Мар’яна: мянялася началь-ства, па-новаму «мяло» і яго, здавалася, вось-вось можа «вы-месці». На валаску трымаўся — клопатам патрэбных людзей. А заадно — «шлях да адступлення» рыхтаваў: з бацькавай сялібы аграсядзібу рабіў, і днём і ноччу думаў, чым бы турыстаў туды завабіць. Цішынёй, рыбалкай ды грыбамі? Мала... Усё часцей і часцей ён успамінаў, як салдатам ездзіў у Міхайлаўскае на магілу Пушкіна, якія натоўпы людзей там пракручваліся, колькі грошай, відаць, пакідалі...

Нешта падобнае, па чутках, магло б атрымацца і тут. Быў адзін знакаміты зямляк. І казалі, што прасіўся, каб пахавалі яго на радзіме, на праваслаўных могілках.

Трэба сказаць, што яны, каталікія і праваслаўныя, месціліся паміж дзвюма вялікімі вёскамі і ад часоў перабудовы разраслі-ся так, што «разрыву» паміж імі амаль не засталася. А таму ў Мар’янаву галаву прыйшла «геніяльная» бізнес-ідэя: пахаваць славутага земляка сярод католікаў, бліжэй да ўласнага хутара. «Нябожчыку ж усё роўна, — разважаў ён, — а для мяне яго магіла будзе, што клубніца на торце!»

Зямляк той старым быў і, на жаль, адзінокім, так што смер-ці яго Мар’ян прычакаў. Потым падмітуўся, каб менавіта яму даверылі сустрэць жалобны картэж і з мігалкай правесці да патрэбнай свежай магілы.

Трэба сказаць, што было іх дзве: адну — на праваслаўнай частцы могілак — па камандзе старшыні сельсавета выкапалі мясцовыя далакопы, другую — бліжэй да Мар’янавай сядзібы

— цішком «зварганілі» два байкеры, якіх даўно ўжо трэба было пазбавіць праваў.)

Менавіта да гэтай, апошняй магілы, ледзьве жывы ад страху, і «вёў» Мар’ян нетаропкую жалобную працэсію...

Першым непарадак заўважаў старшыня сельсавета: уско-чыў у свой «жыгулёк» і памчаў выпраўляць сітуацыю. Мар’ян «уключыў» быў дурня: то казаў, што выконваў загад, то — што выпадкова зблытаў...

Факт, што ўрэшце пахаванне адбылося, — і належным чы-нам, і ў належным месцы.

Пра тое, дзе яно магло адбыцца, умомант дазналася раённае начальства. І заступацца за Мар’яна ніхто не захацеў.

Такім вось чынам скончылася яго кар’ера, а потым і жыццё, бо ўладкаваўшы аграсядзібу, дарваўся ён да дармавой гарэлкі...

Бог і сапраўды, відаць, не цяля — бачыць круцілья.

А. Васілевіч,
г. Мінск.

Галоўнае — добра схаваць

Дзіцячыя гады — хай паўгалодныя, але ўспамінаюцца цёп-ла. Мабыць, таму, што там была мама (яшчэ жывая!), там быў тата, які ведаў проста безліч розных гісторый, і, калі пачынаў расказваць, мужыкі аж заходзіліся ад рогату...

Я, малая, часам не разумела: а з чаго яны так смяюцца?

Зараз жа адну з гісторый паспрабую расказаць сама. Значыць, некалі на Гарадзеншчыне, адкуль я родам, людзі гналі добры самагон — не нейкую там сівуху, а хлебны, чысты — ну што сляза! (Многім жанкам ён слязьмі і выліваўся, але ж гісторыя пакуль не пра іх.)

...Тая сямейка на ўскрайку лесу жыла, на хутары. Зямлі пры ім не так шмат было, але ж і яе без коніка, без дапамогі людзей не дужа абробіш.

Вось і вырашыў Ясь выгнаць самагонкі. Падумаў, што ёй і наймітаў прасцей зацікавіць, і гасцей пачаставаць — балазе сыноч нарадзіўся, хутка хрэсьбіны можна спраўляць...

Заквасілі яны з жонкай брагу, пачакалі, пакуль выхадзіцца, а далей. Ясь з запечка выкаціў цэбар, прыладзіў да яго змея-вік-халадзільнік. Толькі-толькі разагрэў, дачакаўся першачку, як суседка ў хату:

Совместное открытое акционерное общество				
«Минск-Лада»				
220024, г. Минск, ул. Серова, д. 1, каб. 302 УНП 100003417, ОКПО 00232992, ОКЭД 45111				
Годовой отчет за 2016 год				
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС				
на 31 декабря 2016				
<i>Единица измерения: тыс. руб.</i>				
Активы	Код строки	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2015 г.	
1	2	3	4	
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	110	4 262	4 150	
Доходные вложения в материальные активы	130	8	9	
В том числе: инвестиционная недвижимость	131	8	9	
Вложения в долгосрочные активы	140	1	17	
Долгосрочные финансовые вложения	150	775	775	
ИТОГО по разделу I	190	5 046	4 951	
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	210	8 226	3 668	
В том числе: материалы	211	252	186	
готовая продукция и товары	214	7 922	3 482	
товары отгруженные	215	52	–	
Расходы будущих периодов	230	20	30	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	124	66	
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	1 064	1 361	
Краткосрочные финансовые вложения	260		319	
Денежные средства и их эквиваленты	270	5 277	6 897	
ИТОГО по разделу II	290	14 711	12 341	
БАЛАНС	300	19 757	17 292	
Собственный капитал и обязательства	Код строки	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2015 г.	
1	2	3	4	
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
Уставный капитал	410	30	30	
Резервный капитал	440	5	5	
Добавочный капитал	450	3 896	3 896	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	12 505	11 647	
ИТОГО по разделу III	490	16 436	15 578	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	3 321	1 714	
В том числе: поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1 958	65	
по авансам полученным	632	195	96	
по налогам и сборам	633	1 025	1 392	
по социальному страхованию и обеспечению	634	12	13	
по оплате труда	635	124	135	
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	2	2	
прочим кредиторам	638	5	11	
ИТОГО по разделу V	690	3 321	1 714	
БАЛАНС	700	19 757	17 292	
<i>Примечание:</i> отсутствующие сроки имеют нулевые значения.				
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ				
за январь – декабрь 2016 год				
<i>Единица измерения: тыс. руб.</i>				
Наименование показателей	Код строки	За январь – декабрь 2016 года	За январь – декабрь 2015 года	
1	2	3	4	
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	39 667	35 436	
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(35 615)	(28 468)	
Валовая прибыль (010 – 020)	030	4 052	6 968	
Управленческие расходы	040	(2 359)	(2 454)	
Расходы на реализацию	050	(1 234)	(1 503)	
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)	060	459	3 011	
Прочие доходы по текущей деятельности	070	1 792	1 078	
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(1 929)	(1 299)	
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 – 080)	090	322	2 790	
Доходы по инвестиционной деятельности	100	1 080	968	
В том числе: доходы от выбытия основных средств, нематериаль-ных активов и других долгосрочных активов	101	99	16	
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	5	4	
проценты к получению	103	952	930	
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	24	18	
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(91)	(16)	
В том числе: расходы от выбытия основных средств, нематериаль-ных активов и других долгосрочных активов	111	(87)	(14)	
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(4)	(2)	
Доходы по финансовой деятельности	120	425	867	
В том числе: курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	425	835	
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	32	

— Яська, ратуйся! — крычыць з парога. — У Панаса ўчастко-вы з упраўляючым... Кажуць, трэсці будуць — гарэлку шукаць.

Гаспадар ад гэтых слоў аж спалатнеў. Тут жа кінуўся разбі-раць прылады... А вось куды іх схаваць? Гэта ж не іголка...

Каго іншага ў падобнай сітуацыі, можа, і «заклініла б». Яся ж — наадварот. Ён, бедны, хударлявы быў і высокі як жэрдзь, то змеявік (трубку такую, змеяё сагнутую) прыладзіў на сябе — на-верх нацягнуў шаравары, на плечы ўскінуў шырокую світку — па-радак. У калыску, што вісела пад столлю, схаваў пяршак. Горш за ўсё было з брагай, бо цэбар жа пад печ не падсунеш...

Ідэю жонка падала: наверх ускінула накрыўку і села, схаваў-шы ўсё пад сваёй спадніцай.

(Пад той, што носяць цяперашнія жанкі, мусіць, нічога не сха-ваў бы? А тады і сукні, і андаракі аж да пятак былі, шырокія...)

Старэйшы сыноч іх таксама без справы не сядзеў: вокны-дзверы парасчыняў, каб пах гарэлкі выветрыць.

А тут, глядзіш, і «госці» ўжо.

Участковы (яго ж не падманеш) адразу да Яся: маўляў, сам пакажаш, дзе што стаіць, ці будзем вобыск рабіць?

— А што вам, паночкі, паказаваць? — «не разумее» гаспадар.

— Ды тое, чым займаўся... Пах за вярсту чуваць... Так што не абдрэшашся... А не сам, дык сыноч твой раскажа. Ён жа хлусіць не будзе? Малы яшчэ.

І ўжо да дзіцяці:

— Ну, скажы, малец, чым тут татка з мамкай займаліся? Што рабілі? Што дзе схавалі?

Ну малы і выпаліў:

— Тое, у чым зачыналі, — у мамкі пад спадніцай, тое, чым татка рабіў, — у яго ў портках, а тое, што атрымалася, — у ка-лысцы ляжыць. Вунь, дзядзечка, пад столлю...

І такі ён задаволены, што добра адказаў і нават паказаў, што ўчастковы паглядзеў на калыску, для прыліку зазірнуў у камор-ку, потым плюнуў са злосці, ды пайшоў на двор.

...Байка гэта ці чыстая праўда, ручацца не буду. За што ку-піла, як той казаў, за тое і падала.

Галіна Нічыпаровіч,
в. Магілёна, Уздзенскі раён.

Рубрыку вядзе Валянціна ДОЎНАР.
dounar@zviazda.by

Наименование показателей	Код строки	За январь – декабрь 2016 года	За январь – декабрь 2015 года
1	2	3	4
Расходы по финансовой деятельности	130	(597)	(423)
В том числе: проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(597)	(422)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	(1)
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100 – 110 + 120 – 130)	140	817	1 396
Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140)	150	1 139	4 186
Налог на прибыль	160	(281)	(835)
Чистая прибыль (убыток) (± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190 – 200)	210	858	3 351
Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230)	240	858	3 351

Примечание: отсутствующие сроки имеют нулевые значения.

Информация о деятельности СООО «Минск-Лада»			
Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 0.			
Информация о дивидендах и акциях:			
Показатель	Единица измерения	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Количество акционеров, всего	лиц	443	444
в том числе: юридических лиц	лиц	1	2
из них нерезидентов Республики Беларусь	лиц	1	1
в том числе: физических лиц	лиц	442	442
из них нерезидентов Республики Беларусь	лиц	0	0
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде	тысяч рублей	0,00	0,00
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде	тысяч рублей	0,00	0,00
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги)	рублей	0,000000	0,000000
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги)	рублей	0,000000	0,000000
Период, за который выплачивались дивиденды	месяц, квартал, год	-	-
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов	число, месяц, год	-	-
Срок (сроки) выплаты дивидендов	число, месяц, год	-	-
Обеспеченность акции имуществом общества	рублей	1092,00	1035,00
Количество простых акций, находящихся на балансе общества	штук	0	0
Среднестатистическая численность работающих	человек	140	158

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: опто-вая торговля легковыми автомобилями – 56,7%, розничная торговля легковыми автомобилями – 30,5%.

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 30 марта 2017 года.

Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения: использует-ся при разработке локальных правовых нормативных актов.

Адрес официального сайта СООО «Минск-Лада» в глобальной компьютерной сети Интернет: minsk-lada.by.

Аудиторское заключение ООО «БДО» по бухгалтерской отчетности СООО «Минск-Лада» за 2016	
<i>Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой.</i>	
Мы не присутствовали при проведении инвентаризации запасов СООА «Минск-Лада», числящихся в учете на сумму 3 668 тыс. белорусских рублей по состоянию на 31 декабря 2015 года, так как эта дата предшествовала дате нашего назначе-ния аудиторами Общества. Мы не имели возможности в ходе выполнения альтер-нативных процедур получить достаточные надлежащие аудиторские доказы-ства относительно существования и состояния запасов на 31 декабря 2015 года, а также сделать вывод об отсутствии оснований для модификации аудиторского заключения из-за ограничения объема аудита по причинам проведения аудита по-сле даты представления бухгалтерской отчетности за 2015 год.	